

Г І С Т О Р Ы Я (большэвікоў)

Пад рэдакцыяй Камісіі ЦК ВКП(б).

КАРОТКІ КУРС.

Адабран ЦК ВКП(б). 1938 год.

РАЗДЕЛ I

ПАРТЫЯ БОЛЬШЭВІКОЎ У ПЕРЫЯД ІМПЕРЫЯЛІСТЫЧНАЙ ВАЙНЫ. ДРУГАЯ РЕВОЛЮЦЫЯ Ў РАСІІ. (1914 г. — САКАВІК 1917 г.)

1. УЗІКНЕННЕ І ПРЫЧЫНЫ ІМПЕРЫЯЛІСТЫЧНАЙ ВАЙНЫ.

14 (27) ліпеня 1914 года царскі ўрад абвясціў усеагульную мабілізацыю 19 ліпеня (1 жніўня) Германія абвясціла вайну Расіі.

Расія ўступіла ў вайну. Яшчэ залюдаў да пачатку вайны Ленін, большэвікі прадбачылі не мірны выхад. На міжнароднай канферэнцыі ў Цыммервальдэ Ленін выступаў са сваёй прапавою аб абмежаванні вайны, каб выратаваць рэвалюцыйную лінію пачатковага сацыялістаў у выпадку ўзнікнення вайны.

Ленін указаў, што вайны — гэта вынік спаларожнага капіталізму. Грабёжчыя імпульсы, заваяванне і грабёжчыя войны — гэта вынік развіцця капіталізму ў перыяд імперыялістычнай вайны. Вайна для капіталістычных краін з'яўляецца такім жа натуральным і законным станам, як эксплуатацыя рабочага класа.

У асабліваці вайны сталі немінуць для капіталізму ў канцы XIX і ў пачатку XX стагоддзяў пераход у вышэйшую і апошняю ступень свайго развіцця — імперыялізм. Пры імперыялізме набліў рашучую ролю ў жыцці капіталістычных дзяржаў магутны аб'яднаны (манопольны) капіталіст і банкі. Фінансавы капітал стаў гаспадаром у капіталістычных дзяржавах. Фінансавы капітал патрабаваў новых рынкаў, захвату новых краін, новых месцаў для вывазу капітала, новых крыніц сыравіны.

Але ўжо ў канцы XIX стагоддзя ўсё тэрыторыя зямляў шара аказалася падзеленай паміж капіталістычнымі дзяржавамі. Між тым развіццё капіталізму ў эпоху імперыялізма адбываецца надзвычай няроўнамерна і скачкова: адны краіны, якія раней былі на першым месцы, развіваюць сваю прамысловасць парадна павольна, другія, якія раней былі адсталымі, быстра скачкова наганяюць і пераганяюць іх. Змяняюцца суадносіны эканамічных і ваенных сіл імперыялістычных дзяржаў. Падзялялася імгненна да новага пераходу свету Баранба за нова пераход свету выклікала немінуць імперыялістычнай вайны. Вайна 1914 года была вайнай за пераход свету і сфер уплыву. Яна залюда падрывалася ўсім імперыялістычным дзяржавамі. Яе вынікі — імперыялісты ўсіх краін.

У асабліваці-ж гэта вайна падрыхтавалася Германіяй і Аўстрыяй з аднаго боку, Францыяй, Англіяй і Італіяй ад іншых — з другога. У 1907 годзе ўтварылася Тройца згода або Антанта, — саюз Англіі, Францыі і Расіі. Другі імперыялістычны саюз складалі Германія, Аўстра-Венгрыя і Італія. Але Італія ў пачатку вайны 1914 года выйшла з гэтага саюза, а Італія падтрымлівала Германіяй і Аўстра-Венгрыяй падтрымлівала Балгарыя і Турцыя.

Падрыхтаваўся да імперыялістычнай вайны, Германія імкнулася адарваць у Англіі і Францыі колоніі ў Расіі — Украіну, Польшчу, Прибалтыку. Германія шаграла павялічэнне Англіі на Блізкім Усходзе, павялічэнне Балканаў і Чыгуначу. Англія баялася росту марскіх уладанняў Германіяй.

Царская Расія імкнулася да раздзелу Турцыі, марыла аб заваяванні Італіі з Чорнага мора і Міжземнамору (Дарданелы) аб захваце Кавказі і Індыі. У плане царскага ўрада ўваходзіў таксама захват Галіцыі — часткі Аўстра-Венгрыі.

Англія імкнулася пры падмазоў вайны разбіць сваёй неабячанага канкурэнта — Германію, тавары якой пераход вайны сталі ўсё больш выцягваць англійскія тавары на сусветным рынку. Апрача таго Англія намервалася захваціць у Турцыі Месопатамію, Палесціну і Івэрдзію абвясціла ў Егіпец.

Французскія капіталісты імкнуліся захваціць у Германіі багатыя вугалем і жалезам Сакскі басейн і Эльзас-Латарынгію, якая была адабрана Германіяй у Францыі ў вайне 1870—1871 гадоў.

Такім чынам, да імперыялістычнай вайны прывялі буйнейшыя супярэчнасці паміж дзюма групамі капіталістычных дзяржаў.

Гэта грабёжчыя вайны за пераход свету закрывалі інтарэсы ўсіх імперыялістычных краін і таму ў іх аказалася ў далейшым уключэннем Японія, Злучаныя Штаты Амерыкі і Індія і іншыя дзяржавы.

Вайна стала сусветнай. Імперыялістычная вайна падрыхтоўвалася буржуазіяй у глыбокай тайне ад сваіх народаў. Калі вайна выбухнула, кожны імперыялістычны ўрад стараўся даказаць, што ён яшчэ на суодзіць, а на яго нападлі Буржуазія абмякнула народ, скарываючы сапраўдныя мэты вайны, яе імперыялістычны характар. Кожны імперыялістычны ўрад заўваў, што вайна выдзіла для абароны сваёй рэвалюцыі.

Абмякнуў народ падамагалі буржуазія апартуністы ў ІІ Інтэрнацыянале. Сацыял-дэмакраты ІІ Інтэрнацыянале пачалі зрабілі ў справе сацыялізма справе міжнароднай салідарнасці пратэставыя Іны не толькі не выступілі супраць вайны, але нават ларот дапамагалі буржуазіі настраўліваць рабочых і сялян ваюючых дзяржаў аднаго на другіх пад цягам абароны большэвіцкай.

Расія не выпадкова выступіла ў імперыялістычнай вайне на баку Антанты — Францыі і Англіі. Неабходна мець на ўвазе, што перад 1914 годам важнейшыя галіны прамысловасці Расіі знаходзіліся ў руках замежнага капітала, галоўным чынам французскага, англійскага і бельгійскага, гэта значыць краін Антанты. Важнейшыя металургічныя заводы Расіі знаходзіліся ў руках французскага капіталістаў. У цэлым металургія амаль на тры чверці (на 72 процанты) залежала ад замежнага капітала. У каменнавугольнай прамысловасці — у Данбасе — была таксама карціна. Калі пачаліся нафтавай і жалезна-руднай прамысловасці Англія і Францыя. Значная частка прыбытку рускай прамысловасці ішла ў заграшчаныя пераважна — у англа-французскія банкі. Усе гэтыя акаляччаныя плюс мільярды пазыкі, заключаныя царом у Францыі і Англіі, прыкавалі царызму да англа-французскага імперыялізма.

ператварылі Расію ў дачіну гэтых краін, у іх поўкалонію.

Руская буржуазія разлічвала, пачаўшы вайну, паправіць свае справы: заваяваць новыя рынкі, нажыцца на ваенных заказах і пастаўках і заадно падавіць рэвалюцыйны рух, скарыстоўваючы ваенную абстаноўку.

Царская Расія ўступіла ў вайну перахрытаўшыся Прамысловасці Расіі вельмі адсталася ад іншых капіталістычных краін. У ёй пераважалі старыя фабрыкі і заводы са зношаным абсталяваннем. Сельская гаспадарка пры наяўнасці поўнакрыўнага землеўладання і масы абшчэлага, разоранага сялянства не магла служыць моцнай эканамічнай асновай для вядзення прадаўчай вайны.

Цар прапавіў галоўным чынам на прыгонікаў-памешчыкаў Буйныя чорнасопеныя памешчыкі ў блоку з буйнымі капіталістамі гаспадарылі ў краіне і ў Дзяржаўнай думе Іны пачалі падтрымлівалі ўнутраную і замежную палітыку царскага ўрада. Рукава Імперыялістычна буржуазія спадзявалася на царска самозаржаў, як на брачраваны колах, які мог забяспечыць ёй захват новых рынкаў і новых зямель з аднаго боку, і падаўляць рэвалюцыйны рух рабочых і сялян — з другога.

Партыя ліберальнай буржуазіі — калеры — прадэставіла з сябе апазіцыю, але замужнюю палітыку царскага ўрада падтрымлівала без агаворак.

Дробнабуржуазная партыя эсэраў і меншавікі з самага пачатку вайны, маючы ў сваёй праграме сацыялізм, дапамагалі буржуазіі абмякнуць народ, скарываць імперыялістычны грабёжчы характар вайны. Іны прадэставілі неабходнасць аховы, неабходнасць абароны буржуазнай большэвіцкай і адспрычы варавары, падтрымлівалі палітыку «грамадзянскага міру» і дапамагалі гэтым чынам, ураду рускага царскага ўраду таксама, як германскага сацыял-дэмакраты падамагалі ўраду германскага царскага ўраду супраць сусіх вавараў.

Толькі партыя большэвіцкай асталася вернай вайсковую пату рэвалюцыйнага Інтэрнацыяналізма, астаюцца Івэрдзіа маршэішчых павінах рашучай барацьбы супраць царскага самозаржаў, супраць памешчыкаў і капіталістаў, супраць імперыялістычнай вайны. Большэвіцкая партыя з першых-жа дзён вайны прытрымлівалася той установі, што вайна пачата не для абароны большэвіцкай, а для захвату чужых зямель, для грабёжчы чужых колоніяў у ітаросах памешчыкаў і капіталістаў што з гэтай вайнай рабочы клас вёў рашучую вайну.

Рабочы клас падтрымліваў партыю большэвіцкай.

Праўда буржуазна-патрыятычны чад які ахпіў у пачатку вайны інтэлігентны і кулацкія сілы вялічэствна закрывалі таксама асаветорую частку рабочых Але гэта былі пераважна члены кулацкага «Саюза рускага народа» і частка эсэраўска-меншавіцка настронных рабочых Іны вядома не адлюстравалі і не маглі адлюстравалі настраўліваць рабочага класа ўзяць іменна элементы і аказаліся ўздымаючымі шавіністычных маніфэстаў буржуазіі, арганізаваных паросім урадам у першыя дні вайны.

цыял-шавіністамі, прыкываючы сваю атраду «сваімі» фразамі аб барацьбе з вайной, разлічаны на абман рабочага класа. На справе цэнтрысты падтрымлівалі вайну бо прапавіваю цэнтрыстаў — не галасавалі супраць краўтаў на вайну і абмежаваны ўстрыманнем пры галасаванні краўтаў на вайну, — азначала падтрыманне вайны Іны таксама, як і сацыял-шавіністы, патрабавалі адмовы ад класовай барацьбы ў часе вайны, каб не пераадаць сваёму імперыялістычнаму ўраду вёсці вайну. Цэнтрысты Троцкі пры ўсіх важнейшых пачынах вайны і сацыялізма стаў супраць Леніна, сучасна большэвіцкай партыі.

Ленін стаў з першых-жа дзён вайны зборць сілы для стварэння новага ІІ Інтэрнацыянала. Ужо ў маніфэсце супраць вайны ў лістападзе 1914 года ЦК большэвіцкай партыі паставіў задачу стварыць ІІ Інтэрнацыянал замест пацярпелага ганебна крах ІІ Інтэрнацыянала.

У лютым 1915 года ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

ду сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

У 1916 годзе ў Лондане на ІІІ Інтэрнацыянале краін Антанты па даручэнню Леніна выступіў т. Літвінаў. Літвінаў патрабаваў выхад сацыялістаў (Вандэрвельдэ Самба, Гел) з буржуазных урадаў Бельгіі, Францыі і поўнага разрыву з імперыялістамі адмовы ад супрацоўніцтва з імі. Ён патрабаваў ад усіх сацыялістаў рашучай барацьбы супраць сваіх імперыялістычных урадаў і агульнага галасавання за ваенныя працты Але галас Літвінава на гэтай канферэнцыі прагучаў адзінока.

У пачатку верасня 1915 года ў Цыммервальдэ сабралася першая канферэнцыя Інтэрнацыяналістаў Леніна называў гэтаю канферэнцыю «першым крокам» у развіццё Інтэрнацыяналістаў руху супраць вайны. Ленін уварыў на гэтай канферэнцыі Цыммервальдскую левую групу. Але ў гэтай Цыммервальдскай левай адзіна прывільную да канца пачынаўшую павільную супраць вайны заміла толькі партыя большэвіцкай на чале з Леніным. Цыммервальдская левая вядола на нямецкай мове журнал «Правдзесні» у якім друкаваліся артыкулы Леніна.

У 1916 годзе ўдзелься сжыкаць у швейцарскай вёсцы Кінталі другую канферэнцыю Інтэрнацыяналістаў Яна называюцца другой Цыммервальдскай.

канферэнцыя К гэтым часу змалы ва ўсіх краінах выдзеліліся групы Інтэрнацыяналістаў. Больш рэзка намяціўся раскол Інтэрнацыяналістычных элементаў з сацыял-шавіністамі. А галоўнае — самі масы к гэтым часу павялілі пад уплывам вайны і выкліканых ёю бягот, Кінталіскі маніфэст быў выпрацаваў у рэзультате пачаткова ронных груп, якія змаліліся на канферэнцыі. Ён быў крокам наперад у параўнанні з Цыммервальдскім маніфэстам.

Але і Кінталіская канферэнцыя не прыняла асноўных палажэнняў палітыкі большэвіцка

П Р А Ц Я Г.

амыслових комітетів під керівництвом видомого мешавника Гиззельба...

«Кранштадтські» калективні справи пастау...

пліней, які називали себе соціалістичними Ці астанцями гетья партії...

на у тым, каб замацаваць яе і перай...

ним чынам, сляне, мабілізавацца на...

процентаў катравых рабочых было ма...

Важкую работу разгарнулі больш...

Асабліва вялікая работа была раз...

Інакш і не маглі наступіць гэтыя...

Вышла так, што эсэра-меншавікі...

Такая хваля дробнабуржуазнай ст...

І партыя большэвіцкай узялася за...

4. ПАРАЖЭННЕ ЦАРСКИХ ВОЙСК НА ФРОНЦЕ. КРЫЗІС ЦАРЫЗМА.

ГАСПАДАРЧАЯ РАЗРУХА.

Вайна ішла ўжо тры год. Вайна...

была адступашь К 1916 году немцы...

узускі ўрады. Яны бачылі, што пар...

Імперыялістычная вайна ўзнікла ў...

сталося вернай справе соцыялізма і...

люцы і супакоены запэўненнямі ме...

Незадаволенне пачало захватваць...

Таксама рускую імперыялістычную...

У той час як чыдуць на фронце не...

Большэвіцкая партыя аказалася...

Большэвіцкая партыя аказалася...

Большэвіцкая партыя аказалася...

5. ЛЮТАЎСКАЯ РЕВОЛЮЦЫЯ. ПАДЗЕННЕ ЦАРЫЗМА. УТВАРЭННЕ СОВЕТАУ РАБОЧЫХ І САЛДАЦКІХ ДЭПУТАТАУ. УТВАРЭННЕ ЧАСОВАГА ўРАДА. ДВОЕўЛАДЗЕ.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

1917 год пачаўся стачкай 9 студзе...

заўтра-ж спыніць у сталіцы беспарад...

рытывала быструю перамогу другой...

У першыя ж дні рэвалюцыі паявіліся...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Меншавікі і эсэры стараліся ўвесці...

Кіраўнітва пратэктанцкіх работай...

У той час, як большэвікі кіравалі...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

18 лютага 1917 года пачалася заб...

27 лютага (12 сакавіка) войскі ў П...

У той час, як большэвікі кіравалі...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Раніцай 26 лютага (11 сакавіка) п...

«Рэвалюцыю зрабіў пролетарыят...

Усе камуністы і камсамольцы пера...

Гэты дзень пачаваў тры групы з...

